

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт»

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Рэктар установы адукацыі

«Беларускі дзяржаўны
эканамічны ўніверсітэт»

_____ В.Ю.Шуцілін

_____ 2019 г.

Рэгістрацыйны № ВД 3934-19/вуч.

ГІСТОРЫЯ ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНЫХ СУВЯЗЯЎ БЕЛАРУСІ

Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцяў:
1-25 01 03 «Сусветная эканоміка», 1-23 01 05 «Сацыялогія»

СКЛАДАЛЬНІК:

Бушчык Г.П., дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

РЭЦЭНЗЕНТЫ:

Карзенка Г.У., прафесар кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, доктар гістарычных навук, прафесар;

Верамееў М.Ю., загадчык кафедры паліталогіі ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”, кандыдат палітычных навук

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:

Кафедрай эканамічнай гісторыі ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”
(пратакол № 14 ад 23.04.2019)

Навукова-метадычным саветам установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”
(пратакол № 6 ад 25.06.2019)

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Мэта выкладання вучэбнай дысцыпліны: “Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі”:

Ва ўмовах прыярытэтнага развіцця знешнеэканамічнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь дысцыпліна мае на мэце вывучэнне студэнтамі асноўных этапаў і асаблівасцяў развіцця эканамічных сувязяў беларускіх зямель на працягу гісторыі ад старажытнасці да нашых дзён, напрамкаў і зместу эканамічных узаемаадносін у Беларусі ў сістэме рэгіянальных (у межах супольных дзяржаў) і міждзяржаўных эканамічных сувязяў, вытокаў фарміравання і рэалізацыі сучаснай дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, перспектывы далейшага развіцця сістэмы эканамічных сувязяў у рэгіянальным і сусветным маштабе.

Задачы вучэбнай дысцыпліны:

- азнаямленне студэнтаў з асноўнымі этапамі і характарам развіцця эканамічных сувязяў Беларусі, вытокамі фарміравання і сучаснымі асаблівасцямі сістэмы эканамічных сувязяў краіны;

- фарміраванне ўяўлення аб мэтах, механізме і выніках знешнеэканамічнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь, аб месцы і ролі Беларусі ў сусветным падзеле працы;

- выпрацоўка ўмення пошуку аптымальных шляхоў уздзеяння на працэсы ў сферы знешнеэканамічных адносін;

- прывіццё навыкаў аналізу прымаемых рашэнняў у знешнеэканамічнай сферы і іх наступстваў.

Месца вучэбнай дысцыпліны “Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі” ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй вызначаецца прадметам яе вывучэння, якім з’яўляюцца характэрныя рысы, асаблівасці і асноўныя этапы развіцця эканамічных сувязяў беларускіх зямель на працягу гісторыі ад старажытнасці да нашых дзён, напрамкаў і зместу эканамічных узаемаадносін у Беларусі ў сістэме рэгіянальных (у межах супольных дзяржаў) і міждзяржаўных эканамічных сувязяў, вытокаў фарміравання і рэалізацыі сучаснай дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у знешнеэканамічнай дзейнасці.

Вучэбная дысцыпліна “Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі” таксама звязана з курсамі “Гісторыя Беларусі”, “Эканамічная гісторыя”, “Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь”, “Сацыялогія міжнародных адносін”, “Міжнародныя эканамічныя адносіны”, “Эканоміка Рэспублікі Беларусь у сістэме сусветнагаспадарчых сувязяў” і інш. Вывучэнне дысцыпліны “Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі” дазволіць пашырыць і паглыбіць веды студэнтаў па адзначаных дысцыплінах як будучых спецыялістаў краіны, для якой знешнеэканамічныя сувязі і назапашаны вопыт іх развіцця з’яўляюцца важнейшай умовай паспяховага эканамічнага развіцця.

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:

ведаць:

- асноўныя тэрміны, паняцці, катэгорыі курса;
- асноўныя этапы і асаблівасці развіцця знешнеэканамічных сувязяў Беларусі ў розныя гістарычныя эпохі;
- асаблівасці развіцця эканамічных сувязяў Беларусі, як асобнага рэгіёну, з іншымі рэгіёнамі тых дзяржаў, у складзе якіх беларускія землі знаходзіліся на працягу сваёй гісторыі;
- асноўныя кірункі, змест і асаблівасці развіцця эканамічных сувязяў Рэспублікі Беларусь ў сістэме рэгіянальных і міжнародных адносінаў падчас станаўлення суверэннай дзяржавы;

умець:

- выкарыстоўваць гістарычны вопыт, назапашаны ў развіцці эканамічных сувязяў Беларусі;
- аналізаваць найбольш значныя праблемы ў развіцці знешнеэканамічнай палітыкі краіны з улікам іх гістарычных каранёў;
- прагназаваць магчымыя аптымальныя шляхі развіцця і ўмацавання знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі Беларусь з улікам сучасных рэалій беларускай і сусветнай эканомікі;

валодаць:

- навыкамі збору інфармацыі, яе абагульнення і аналізу, напісання вучэбна-навуковых работ па актуальных праблемах развіцця знешнеэканамічных сувязяў Беларусі як у цэлым, так і з асобнымі краінамі, па асобных напрамках і відах знешнеэканамічнай дзейнасці;
- аналітычным падыходам да ацэнкі эфектыўнасці прымаемых рашэнняў у сферы знешнеэканамічнай дзейнасці;
- навыкамі распрацоўкі і рэалізацыі эфектыўных бізнес-планаў у знешнеэканамічнай дзейнасці.

Агульная колькасць гадзін па вучэбнай дысцыпліне па спецыяльнасці 1-25 01 03 «Сусветная эканоміка» – 134, з іх усяго гадзін аўдыторных:

- на ДФН – 72, у тым ліку 48 гадзін – лекцыі, 24 гадзіны – семінарскія заняткі;
- на ЗФН, спецыяльнасці ЗАЗ – 18, у тым ліку 10 гадзін – лекцыі, 8 гадзін – семінарскія заняткі;
- на ЗФН, спецыяльнасці РАІ – 14, у тым ліку 8 гадзін – лекцыі, 6 гадзін – семінарскія заняткі;
- у ВШКБ, спецыяльнасці ВВВ – 14, у тым ліку 8 гадзін – лекцыі, 6 гадзін – семінарскія заняткі;

Форма атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік.

Агульная колькасць гадзін па вучэбнай дысцыпліне па спецыяльнасці 1-23 01 05 «Сацыялогія» – 72, з іх усяго гадзін аўдыторных – 34, у тым ліку 18

гадзін – лекцыі, 16 гадзін – семінарскія заняткі. Форма атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік.

Агульная колькасць гадзін па вучэбнай дысцыпліне па спецыяльнасці 1-23 01 06 «Паліталогія (па напрамках)» – 120, з іх усяго гадзін аўдыторных – 60, у тым ліку 30 гадзін – лекцыі, 30 гадзін – семінарскія заняткі. Форма атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік.

Змест вучэбнага матэрыялу па дысцыпліне “ГІСТОРЫЯ ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНЫХ СУВЯЗЯЎ БЕЛАРУСІ”

УВОДЗІНЫ Ў ДЫСЦЫПЛІНУ.

Актуальнасць праблематыкі курса. Развіццё экспарту і аптымізацыя імпарту, выхад на станоўчае знешнегандлёвае сальда, шматвектарнасць знешнеэканамічных сувязяў як прыярытэтныя напрамкі саацыяльна-эканамічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.

Прадмет, метады і задачы вывучэння дысцыпліны "Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі". Неабходнасць вывучэння вытокаў і асаблівасцяў фарміравання сістэмы эканамічных сувязяў Беларусі на працягу гістарычнага развіцця. Структура курса. Перыядызацыя. Асноўныя паняцці. Крыніцы і літаратура.

РАЗДЗЕЛ I. ЭВАЛЮЦЫЯ ФОРМ, ЗМЕСТУ І НАПРАМКАЎ ЭКАНАМІЧНЫХ СУВЯЗЯЎ НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У III-II ТЫСЯЧАГОДДЗЯХ ДА Н.Э. – ПАЧАТКУ XX СТ.

Тэма 1. Эканамічныя сувязі насельніцтва беларускіх зямель у першабытную эпоху.

Засяленне тэрыторыі Беларусі, пераход ад прысвойваючай да вытворчай гаспадаркі і пачатак абмену гаспадарчымі навыкамі, прадуктамі працы. Геаграфічныя, эканамічныя і сацыяльныя перадумовы развіцця гаспадарчых сувязяў насельніцтва беларускіх зямель у першабытную эпоху.

Роля старажытных індаеўрапейцаў у пераходзе насельніцтва беларускіх зямель да бронзавага веку. Асаблівасці вытворчасці эпохі бронзы на тэрыторыі Беларусі. Асноўныя напрамкі, шляхі і змест абмену прадукцыяй з іншымі тэрыторыямі.

Пачатак рассялення славян на тэрыторыі Беларусі, іх заняткі і роля ў гаспадарчым прагрэсе мясцовага насельніцтва. Развіццё рамяства і гандлю, узнікненне гарадоў. Перадумовы і пачатак узнікнення гандлёвых адносінаў і гандлёвых сувязяў насельніцтва беларускіх зямель з блізкімі і аддаленымі тэрыторыямі.

Тэма 2. Асноўныя напрамкі і асаблівасці развіцця эканамічных сувязяў беларускіх зямель у перыяд раннефеадальных дзяржаў-княстваў (IX-першая палова XIII ст.).

Перадумовы развіцця знешнеэканамічных сувязяў старажытных дзяржаў-княстваў, якія існавалі на тэрыторыі Беларусі ў IX– першай палове XIII стст. (Полацкага, Тураўскага і іншых). Развіццё сельскай гаспадаркі, рамяства, паглыбленне грамадскага і рэгіянальнага падзелу працы, фарміраванне феадальных адносінаў. Удасканаленне транспартных сродкаў, пашырэнне вандроўніцтва і ведаў пра іншыя краіны. Пашырэнне грамадскіх патрэбаў у міжнародным супрацоўніцтве.

Асноўныя напрамкі знешняга гандлю і гандлёвыя шляхі. Гістарычнае значэнне гандлёвага шляху “з варагаў у грэкі”, які праходзіў па беларускіх землях у IX-XI стст., для эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця

старажытнабеларускага насельніцтва, для кансалідацыі ўсходніх славян у складзе Кіеўскай Русі. Гандлёвыя сувязі з арабскім Усходам, Заходняй і Цэнтральнай Еўропай, гандаль з іншымі ўсходнеславянскімі княствамі. Грашы і грашовае абарачэнне на беларускіх землях. Асноўныя перыяды грашовага абарачэння.

Роля знешнеэканамічных сувязяў у сацыяльна-эканамічным, палітычным і культурным прагрэсе беларускіх зямель у перыяд ранняга феадалізму.

Тэма 3. Развіццё эканамічных сувязяў беларускіх зямель у складзе Вялікага Княства Літоўскага і за яго межамі ў сярэдзіне XIII-першай палове XVI ст.

Месца і роля беларускіх зямель у эканамічным развіцці ВКЛ. Уплыў заходне- і ўсходнееўрапейскіх гаспадарчых традыцый на развіццё эканомікі беларускіх зямель. Агульны стан развіцця сельскай гаспадаркі, рамяства і гандлю беларускіх зямель. Рост гарадоў і мястэчак. Цэхавая сістэма ў рамеснай вытворчасці і гандлёвай дзейнасці. Распаўсюджванне Магдэбургскага права. Аграрная рэформа Жыгімонта II Аўгуста. Гандлёвыя правы і прывілеі.

Беларускія землі ў сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных эканамічных сувязяў у складзе Вялікага Княства Літоўскага, Рускага, Жамойтскага і іншых зямель. Міжрэгіянальны гандаль, фарміраванне спецыялізацыі беларускіх зямель у складзе ВКЛ.

Удзел беларускіх зямель у знешнім гандлі: умовы, напрамкі, формы і змест. Гандлёвыя шляхі. Уплыў “рэвалюцыі цэн” у Еўропе на знешнюю і транзітную гандлёвую дзейнасць насельніцтва беларускіх зямель, яе рост і змены ў структуры. Экспарт і імпорт. Роля транзітнага гандлю ў развіцці дзяржавы. Развіццё грашова-крэдытных адносінаў, пераход ад рэгіянальных да агульнадзяржаўнай грашовай сістэмы ВКЛ.

Тэма 4. Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных узаемаадносінаў у складзе Рэчы Паспалітай у другой палове XVI – другой палове XVIII ст.

Эканамічны і мытны статус беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай. Рэгіянальныя і міждзяржаўныя эканамічныя сувязі Беларусі.

Развіццё эканомікі і эканамічных сувязяў беларускіх зямель у другой палове XVI – першай палове XVII ст., абарона ўласных эканамічных інтарэсаў. Рэгуляванне ўнутранага і знешняга гандлю нормамі Статута ВКЛ 1588 г. Гандлёвыя прывілеі феадальнага саслоўя, гарадскога насельніцтва, абарона ўласных эканамічных і знешнегандлёвых інтарэсаў у ВКЛ.

Эканамічны заняпад на беларускіх землях у сярэдзіне XVII – першай палове XVIII ст. і яго прычыны. Скарачэнне насельніцтва, сельскагаспадарчай і гарадской вытворчасці, ўнутрыдзяржаўнага міжрэгіянальнага і знешняга гандлю. Асаблівасці эканамічных сувязяў з Расіяй, Польшчай, Украінай, з еўрапейскімі краінамі.

Выхад з крызісу на Беларусі ў сярэдзіне – другой палове XVIII ст. і яго перадумовы. Рост попыту на збожжа на еўрапейскім рынку і актывізацыя знешнегандлёвай дзейнасці насельніцтва беларускіх зямель. Развіццё сельскай

гаспадаркі. Пашырэнне мануфактурнай вытворчасці, выкарыстанне заходнееўрапейскага і іншага замежнага вопыту ў развіцці мануфактурнай вытворчасці. Будаўніцтва дарог і каналаў, развіццё шляхоў зносін. Грашова-крэдытныя адносіны ў Рэчы Паспалітай і асаблівасці грашовага абарачэння на беларускіх землях.

Развіццё міжрэгіянальнага і знешняга гандлю беларускіх зямель у перыяд эканамічнага аднаўлення Рэчы Паспалітай. Асноўныя напрамкі знешняга гандлю, экспартная і імпортная прадукцыя.

Тэма 5. Унутрыдзяржаўныя і знешнеэканамічныя сувязі Беларусі ў складзе Расійскай імперыі (другая палова XVIII-пачатак XX ст.).

Эканамічныя сувязі беларускіх губерняў у складзе Расійскай імперыі, іх удзел у знешнеэканамічных адносінах Расіі. Развіццё і пашырэнне міжрэгіянальных сувязяў беларускіх губерняў у складзе Расіі. Фарміраванне вытворчай і таварнай спецыялізацыі Беларусі на расійскім і знешнім рынках. Аграрная спецыялізацыя Беларусі і адносна высокі ўзровень развіцця аграрнай вытворчасці. Лесанарыхтоўкі і лесараспрацоўкі.

Развіццё транспартнай інфраструктуры. Чыгуначнае будаўніцтва і роля чыгункі ў актывізацыі міжрэгіянальнага, знешняга гандлю беларускіх губерняў, развіцці расійскага гандлю з Еўропай. Водныя гандлёвыя шляхі і развіццё рачнога транспарту. Грунтовыя дарогі.

Грашова-крэдытныя адносіны і развіццё банкаўскай сістэмы. Расійскі капітал у фінансавай сферы Беларусі. Манапалістычныя аб'яднанні і іх склад. Удзел беларускіх губерняў у знешнім гандлі Расіі. Экспарт і импорт беларускіх губерняў. Замежныя інвестыцыі, сумесныя і замежныя прадпрыемствы на Беларусі.

РАЗДЗЕЛ II. ФАРМІРАВАННЕ І РАЗВІЦЦЁ СІСТЭМЫ ЭКАНАМІЧНЫХ СУВЯЗЯЎ БЕЛАРУСІ ПАСЛЯ КАСТРЫЧНІЦКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ І Ў СКЛАДЗЕ СССР.

Тэма 6. Эканамічныя сувязі Беларусі ў 1917-1944 гг.

Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў 1917-1941 гг. Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя, грамадзянская вайна і ўвядзенне новых умоў гаспадарання, міжрэгіянальнага і знешняга гандлю. Складаны шлях утварэння беларускай рэспублікі і выдзяленне Беларусі як адміністрацыйнай тэрыторыяльнай адзінкі – акрэсленага суб'екта міжрэгіянальных і знешнеэканамічных сувязяў.

Савецка-польская вайна і падзел тэрыторыі Беларусі на заходнюю і ўсходнюю. Асаблівасці эканомікі, унутрыдзяржаўныя і знешнеэканамічныя сувязі Заходняй Беларусі.

Утварэнне СССР. Узбуйненне тэрыторыі БССР. Асаблівасці развіцця ўнутрысаюзных эканамічных сувязяў БССР, знешнеэканамічныя сувязі ў гады новай эканамічнай палітыкі, гады першых даваенных пяцігодак і фарміравання камандна-адміністрацыйнай эканамічнай сістэмы. Умовы ажыццяўлення ўнутрысаюзных эканамічных сувязяў, правядзенне індустрыялізацыі ў БССР.

Дзяржаўная манаполія знешняга гандлю, экспарт і імпорт, асноўныя знешнегандлёвыя партнёры.

Пачатак Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны. Эвакуацыя на ўсход насельніцтва і маёмасці з Беларусі, праца на карысць агульнай перамогі. Дапамога беларускім партызанам і падпольшчыкам за кошт агульнасаюзных рэсурсаў у барацьбе супраць акупантаў.

Тэма 7. Пасляваеннае аднаўленне эканомікі і пачатак фарміравання новай сістэмы эканамічных сувязяў БССР у 1944-1950 гг.

Геапалітычныя і эканамічныя змены ў свеце пасля Другой сусветнай вайны. Утварэнне сацыялістычнай сістэмы і адсоўванне межаў сферы ўплыву СССР на Захад. Стратэгія савецкага ўрада ў дачыненні да эканамічных прыярытэтаў у аднаўленні і развіцці эканомікі Беларусі. Новая канцэпцыя развіцця цяжкай і ваеннай прамысловасці на тэрыторыі Беларусі.

Эканамічныя страты Беларусі ў вайне. Рээвакуацыя маёмасці, вывезенай з БССР у пачатку вайны. Выкарыстанне рэсурсаў СССР для аднаўлення эканомікі Беларусі. Братняя дапамога савецкіх рэспублік у аднаўленні гаспадаркі Беларусі.

Германскія рэпарацыі і іх роля ў аднаўленні эканомікі БССР, стварэнні яе прынцыпова новай структуры. Міжнародныя дагаворы, ў адпаведнасці з якімі ізымаліся рэпарацыі, іх абгрунтаванасць. Структура рэпарацый. Віды і аб'ём рэпарацыйных паставак у БССР. Фарміраванне новай структуры прамысловасці Беларусі, новых відаў вытворчасці.

Дапамога ААН-ЮНРРА пасляваеннай Беларусі. Віды і структура паставак харчовых прадуктаў, абсталявання, тэхнікі па лініі ААН-ЮНРРА.

Фарміраванне новых эканамічных узаемаадносінаў беларускай рэспублікі з агульнасаюзным эканамічным комплексам, а таксама з краінамі сацыялістычнай садружнасці. Пабудова падмурку эканомікі Беларусі як "зборачнага цэха" СССР. Стварэнне новай сістэмы эканамічных сувязяў Беларусі ў складзе СССР і з іншымі краінамі ў 1945–1950-х гг. Развіццё машынабудавання і металаапрацоўкі, ваеннай вытворчасці.

Тэма 8. Развіццё саюзнай кааперацыі БССР з іншымі рэспублікамі і рэгіёнамі СССР у 1950-х-пачатку 1990-х гг.

Фарміраванне прамысловага комплексу БССР як "зборачнага цэха" Саюза. Структура прамысловасці і яе эвалюцыя. Прыярытэтныя галіны вытворчасці. Найбольш буйныя прамысловыя прадпрыемствы, пабудаваныя ў 50-80-я гг. XX ст. Залежнасць беларускіх прадпрыемстваў ад завозімай з іншых рэгіёнаў СССР сыравіны і пастаўка прадукцыі ў іншыя рэгіёны Саюза. Пытанне абгрунтаванасці і эканамічнай мэтазгоднасці гэтых сувязяў.

Будаўніцтва энэргасістэмы "Мір" і месца ў ёй тэрыторыі Беларусі.

Эканамічныя сувязі сельскай гаспадаркі Беларусі з іншымі рэгіёнамі СССР. Сельскагаспадарчая спецыялізацыя БССР. Пабудова мяса-малочных комплексаў. Завоз кармоў. Вывоз мяса, мясных і малочных прадуктаў: структура і напрамкі.

Транспартная сістэма Беларусі і яе роля ў агульнасаюзных і міждзяржаўных перавозках. Віды транспарту і іх суадносіны па значнасці. Газаправоды і нафтаправоды на тэрыторыі БССР, іх значэнне для развіцця эканамічных сувязяў Саюза ССР і сацыялістычных краін. Структура перавозак. Перавозкі міжрэспубліканскія і міждзяржаўныя.

Абмен кадрамі і працоўнымі рэсурсамі, развіццё навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва і ўдзел БССР у выкананні агульнасаюзных праграм. Міжрэспубліканскае сацыялістычнае саборніцтва. Структура працоўных рэсурсаў Беларусі і яе эвалюцыя. Прыток кадраў з Саюза і выезд беларусаў на працу за межы рэспублікі. Развіццё беларускай навукі і высокатэхналагічных вытворчасцяў. Касмічныя і ваенныя распрацоўкі.

Тэма 9. Развіццё эканамічных сувязяў БССР па-за межамі Савецкага Саюза ў 1950-х-пачатку 1990-х гг.

Пашырэнне ўдзелу БССР у знешнеэканамічнай дзейнасці СССР, доля і наменклатура беларускай прадукцыі ў агульнасаюзным экспарце, імпорт замежнай прадукцыі ў Беларусь. Умовы ажыццяўлення Беларускай рэспублікай знешнеэканамічнай дзейнасці.

Асноўныя напрамкі і дасягненні эканамічнага супрацоўніцтва БССР у межах СЭУ, з іншымі сацыялістычнымі краінамі. Экспорт і импорт: напрамкі і структура. Удзел у сацыялістычным падзеле працы. Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва. Абмен кадрамі, вытворчай і навуковай дакументацыяй.

Кірункі і асаблівасці эканамічных сувязяў БССР з развітымі капіталістычнымі краінамі. Віды сувязяў. Краіны і іх градацыя ў эканамічным супрацоўніцтве з БССР. Экспорт і импорт. Цэнавая палітыка.

Эканамічныя сувязі БССР з краінамі “трэцяга свету”. Напрамкі і віды сувязяў. Ідэалагічная барацьба за ўплыў на палітыку краін, якія сталі на шлях развіцця. Экспорт і импорт. Падрыхтоўка спецыялістаў для краін “трэцяга свету”. Інвестыцыі ў развіццё прамысловасці і іншыя аб'екты: удзел Беларусі. Праца беларускіх спецыялістаў у краінах, якія сталі на шлях развіцця.

Удзел Беларусі ў міжнародных эканамічных выставах і яе дасягненні. Найбольш якасныя ўзоры прадукцыі, атрыманне ўзнагарод. Правядзенне міжнародных выстаў у БССР.

РАЗДЗЕЛ III. СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ СІСТЭМЫ ЗНЕСНЕЭКАНАМІЧНЫХ СУВЯЗЯЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Тэма 10. Распад СССР і фарміраванне знешнеэканамічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, трансфармацыя сістэмы знешнеэканамічных сувязяў. Удзел у міжнародных эканамічных аб'яднаннях.

Распад СССР, сацыялістычнай садружнасці і крызіс былой сістэмы эканамічных сувязяў Беларусі. Адыход ад сацыялістычнага шляху цэнтральна-еўрапейскіх краін. Распад Савета Эканамічнай Узаемадапамогі (СЭУ). Крызіс "перабудовы", "парад суверэнітэтаў" саюзных рэспублік. Прыняцце Дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. Утварэнне СНД. Рэзкае скарачэнне эканамічных сувязяў з былымі рэспублікамі СССР і іншымі краінамі свету.

Станаўленне суверэнітэту і ўмацаванне дзяржаўнай незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Вызначэнне прыярытэтаў знешнеэканамічнай палітыкі і фарміраванне сістэмы кіравання знешнеэканамічнай дзейнасцю.

Удзел Рэспублікі Беларусь у міжнародных эканамічных аб'яднаннях у межах СНД. Удзел у міжнародных фінансавых арганізацыях. Перспектывы ўступлення ў Сусветную гандлёвую арганізацыю (СГА).

Тэма 11. Развіццё знешняга гандлю Рэспублікі Беларусь.

Развіццё заканадаўчай базы знешнегандлёвай дзейнасці Рэспублікі Беларусь. Экспартна-імпартная палітыка ўрада краіны.

Асноўныя віды знешнегандлёвай дзейнасці Беларусі і іх суадносіны. Дынаміка экспарту і імпарту Беларусі. Структура экспарту і імпарту і яе змяненні. Экспарт і імпарт тавараў і паслуг. Праблема адмоўнага знешнегандлёвага сальда і шляхі яе вырашэння.

Краіны – асноўныя знешнегандлёвыя партнёры Рэспублікі Беларусь.

Тэма 12. Удзел Беларусі ў міжнародным вытворчым і навукова-тэхнічным супрацоўніцтве, міжнародных аб'яднаннях, стварэнне ўмоў для прыцягнення замежных інвестыцый.

Асаблівасці ўдзелу Беларусі ў міжнароднай вытворчай кааперацыі. Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва. Стварэнне ўмоў для арганізацыі Парка высокіх тэхналогій і яго дзейнасць.

Прыцягненне замежных інвестыцый, стварэнне сумесных і замежных прадпрыемстваў, фінансава-прамысловых груп. Кітайска-Беларускі парк “Вялікі камень”.

Удзел у міжнародных выставах, арганізацыя такіх выстаў у Беларусі.

Развіццё турызму і турыстычнай інфраструктуры.

Стварэнне свабодных эканамічных зон і іх дзейнасць. Рост колькасці прадпрыемстваў і інвестыцый. Дынаміка рабочых месцаў. Падатковыя ільготы. Рост вытворчасці, экспарт і імпарт свабодных эканамічных зон.

Тэма 13. Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі з Расіяй і іншымі краінамі СНД.

Прычыны і перадумовы эканамічнага супрацоўніцтва з Расіяй і іншымі краінамі СНД як асноўнага напрамку знешнеэканамічнай палітыкі дзяржавы. Эканамічныя аб'яднанні ў межах СНД. Узаемадапаўняльнасць эканомік. Праблемы выхаду на сусветныя рынкі. Утварэнне ЕўрАзЭС. Стварэнне ЕАЭС і яго дзейнасць.

Дагаворная база і асноўныя формы эканамічных сувязяў з Расіяй. Этапы ўтварэння Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Расійскі кірунак – прыярытэт знешнеэканамічнай палітыкі Беларусі. Значэнне развіцця эканамічных сувязяў з Беларуссю для Расіі. Узаемныя прэферэнцыі. Праблемы паглыблення эканамічных сувязяў з Расіяй. Экспарт і імпарт. Праблема адмоўнага гандлёвага сальда і шляхі яе вырашэння. Утварэнне сумесных прадпрыемстваў. Палітыка супрацоўніцтва з расійскімі рэгіёнамі.

Дзейнасць па захаванні і аднаўленні эканамічнага партнёрства з краінамі СНД. Вырашэнне эканамічных пытанняў у межах Выканкама СНД, Саветаў

глаў дзяржаў і глаў урадаў, эканамічных камісій. Дынаміка экспарту і імпарту Беларусі з краінамі СНД.

Тэма 14. Развіццё эканамічных узаемаадносін Беларускай дзяржавы з краінамі па-за межамі СНД.

Рэйтынг краін па-за СНД ў знешнегандлёвых сувязях Беларусі па велічыні тавараабароту, экспарту і імпарту, інвестыцыях, колькасці сумесных і замежных прадпрыемстваў.

Эканамічная палітыка Беларусі ва ўзаемаадносінах з еўрапейскімі краінамі, у тым ліку з краінамі Еўрапейскага Саюзу. Экспарт і імпарт. Дынаміка гандлёвага сальда. Тавары, канкурэнтаздольныя на еўрапейскім рынку. Стварэнне сумесных прадпрыемстваў. Замежныя прадпрыемствы з удзелам еўрапейскіх краін. Інвестыцыі еўрапейскіх краін у эканоміку Беларусі. Супрацоўніцтва з еўрапейскімі эканамічнымі арганізацыямі. Праблемы эканамічных ўзаемаадносін з еўрапейскімі краінамі.

Эканамічныя сувязі Рэспублікі Беларусь з і іншымі развітымі краінамі свету. Дынаміка і наменклатура экспарту–імпарту. Інвестыцыі. Сумесныя і замежныя прадпрыемствы.

Стан, задачы і перспектывы развіцця эканамічных адносін Беларусі з краінамі Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі. Развіццё эканамічных сувязяў з Кітаем – асноўным партнёрам у азіяцкім рэгіёне. Эканамічнае супрацоўніцтва з Венесуэлай і Бразіліяй. Дынаміка і змест экспарту–імпарту з краінамі Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі. Інвестыцыі. Сумесныя і замежныя прадпрыемствы.

ЗАКЛЮЧЭННЕ.

Асноўныя вынікі і ўрокі развіцця знешнеэканамічных сувязяў Беларусі ад старажытных часоў да нашых дзён. Найважнейшыя задачы і перспектывы фарміравання шматвектарнай сістэмы знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі Беларусь.

Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі»
для дзённай формы атрымання вышэйшай адукацыі ФМЭА, спецыяльнасці 1-25 01 03 “Сусветная эканоміка”
(ДАЗ/ДАІ)

Нумар раздзела, тэмы	Назва раздзела, тэмы	Колькасць аўдыторных гадзін							Іншае*	Форма кантролю ведаў
		Лекцыі	Практычныя заняткі	Семінарскія заняткі	Лабараторныя заняткі	Колькасць гадзін КСР				
						Л	Пз	Лаб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уводзіны. Раздзел I. Эвалюцыя форм, зместу і напрамкаў эканамічных сувязяў насельніцтва беларускіх зямель у III-II тысячагоддзях да н.э. – пачатку XX ст.	14		8						
1	Уводзіны ў дысцыпліну	2								Апытанне,рэфераты
2	Эканамічныя сувязі насельніцтва беларускіх зямель у першабытную эпоху	2		1						Апытанне,рэфераты
3	Асноўныя напрамкі і асаблівасці развіцця эканамічных сувязяў беларускіх зямель у перыяд раннефеадальных дзяржаў-княстваў (IX-першая палова XIII ст.)	2		1						Апытанне,рэфераты
4	Развіццё эканамічных сувязяў беларускіх зямель у складзе Вялікага Княства Літоўскага і за яго межамі ў сярэдзіне XIII-першай палове XVI ст	4		2						Апытанне,рэфераты
5	Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных узаемаадносін у складзе Рэчы Паспалітай у другой палове XVI-другой палове XVIII ст.	2		2						Апытанне,рэфераты
6	Унутрыдзяржаўныя і знешнеэканамічныя сувязі Беларусі ў складзе Расійскай імперыі (другая палова XVIII-пачатак XX ст.)	2		2						Апытанне,рэфераты Кантрольная работа
	Раздзел II. Фарміраванне і развіццё сістэмы	12		6						

	эканамічных сувязяў Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР								
7	Эканамічныя сувязі Беларусі ў 1917-1944 гг.	2							Апытанне, рэфераты
8	Пасляваеннае аднаўленне эканомікі і пачатак фарміравання новай сістэмы эканамічных сувязяў БССР у 1945-1950 гг.	2		2					Апытанне, рэфераты
9	Развіццё саюзнай кааперацыі БССР з іншымі рэспублікамі і рэгіёнамі СССР у 1950 – пач. 1990 гг.	4		2					Апытанне, рэфераты
10	Развіццё эканамічных сувязяў БССР па-за межамі Савецкага Саюза ў 1950 – пач. 1990 гг.	4		2					Апытанне, рэфераты Кантрольная работа
	Раздзел III. Станаўленне і развіццё сістэмы знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі Беларусь.	22		10					
11	Распад СССР і фарміраванне знешнеэканамічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, трансфармацыя сістэмы знешнеэканамічных сувязяў. Удзел у міжнародных эканамічных аб'яднаннях	4		2					
12	Развіццё знешняга гандлю Рэспублікі Беларусь	4		2					Апытанне, рэфераты
13	Удзел Беларусі ў міжнародным вытворчым і навукова-тэхнічным супрацоўніцтве, стварэнне ўмоў для прыцягнення замежных інвестыцый	4		2					Апытанне, рэфераты
14	Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі з Расіяй і іншымі краінамі СНД	4		2					Апытанне, рэфераты
15	Развіццё эканамічных узаемаадносін дзяржавы з краінамі па-за межамі СНД	4		2					Апытанне, рэфераты
16	Заклучэнне	2							
	Усяго гадзін	48		24					Залік

Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі» для дзённай формы атрымання вышэйшай адукацыі ІСГА, спецыяльнасці 1-23 01 05 «Сацыялогія»

Нумар раздзела, тэмы	Назва раздзела, тэмы	Колькасць аўдыторных гадзін							Іншае*	Форма кантролю ведаў
		Лекцыі	Практычныя заняткі	Семінарскія заняткі	Лабараторныя заняткі	Колькасць гадзін КСР				
						Л	Пз	Лаб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уводзіны. Раздзел I. Эвалюцыя форм, зместу і напрамкаў эканамічных сувязяў насельніцтва беларускіх зямель у III-II тысячагоддзях да н.э. – пачатку XX ст.	6		6						
1	Уводзіны ў дысцыпліну. Эканамічныя сувязі насельніцтва беларускіх зямель у першабытную эпоху, перыяд раннефеадальных дзяржаў-княстваў	2		2						Апытанне, рэфераты
2	Развіццё эканамічных сувязяў беларускіх зямель у складзе Вялікага Княства Літоўскага і за яго межамі ў сярэдзіне XIII – першай палове XVI ст.	2		2						Апытанне, рэфераты
3	Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных узаемаадносін у складзе Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі (другая палова XVI – пачатак XX ст.)	2		2						Апытанне, рэфераты Кантрольная работа
	Раздзел II. Фарміраванне і развіццё сістэмы эканамічных сувязяў Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР	6		4						
4	Эканамічныя сувязі Беларусі ў 1917-1944 гг.	2								Апытанне, рэфераты
5	Развіццё саюзнай кааперацыі БССР з іншымі рэспублікамі і рэгіёнамі СССР у 1945 – пач. 1990 гг.	2		2						Апытанне, рэфераты

6	Развіццё эканамічных сувязяў БССР па-за межамі Савецкага Саюза ў 1945 – пач. 1990-х гг.	2		2						Апытанне,рэфераты Кантрольная работа
	Раздзел III. Станаўленне і развіццё сістэмы знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі Беларусь.	6		6						
7	Распад СССР і трансфармацыя сістэмы знешнеэканамічных сувязяў Беларусі. Развіццё знешняга гандлю Рэспублікі Беларусь	2		2						
8	Удзел Беларусі ў міжнародным вытворчым і навукова-тэхнічным супрацоўніцтве, стварэнне ўмоў для прыцягнення замежных інвестыцый	2		2						Апытанне,рэфераты
9	Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі з Расіяй і іншымі краінамі СНД, з краінамі па-за межамі СНД. Заклучэнне	2		2						Апытанне,рэфераты Кантрольная работа
	Усяго гадзін	18		16						Залік

Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі»
для дзённай формы атрымання вышэйшай адукацыі ІСГА, спецыяльнасці 1-23 01 06 «Паліталогія (па напрамках)»

Нумар раздзела, тэмы	Назва раздзела, тэмы	Колькасць аўдыторных гадзін							Іншае*	Форма кантролю ведаў
		Лекцыі	Практычныя заняткі	Семінарскія заняткі	Лабараторныя заняткі	Колькасць гадзін КСР				
						Л	Пз	Лаб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уводзіны. Раздзел I. Эвалюцыя форм, зместу і напрамкаў эканамічных сувязяў насельніцтва беларускіх зямель у III-II тысячагоддзях да н.э. – пачатку XX ст.	14		8						
1	Уводзіны ў дысцыпліну. Эканамічныя сувязі насельніцтва беларускіх зямель у першабытную эпоху	2		2						Апытанне, рэфераты
2	Асноўныя напрамкі і асаблівасці развіцця эканамічных сувязяў беларускіх зямель у перыяд раннефеадальных дзяржаў-княстваў (IX-першая палова XIII ст.)	2		2						Апытанне, рэфераты
3	Развіццё эканамічных сувязяў беларускіх зямель у складзе Вялікага Княства Літоўскага і за яго межамі ў сярэдзіне XIII-першай палове XVI ст.	2		2						Апытанне, рэфераты
4	Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных узаемаадносін у складзе Рэчы Паспалітай у другой палове XVI-другой палове XVIII ст.	2		2						Апытанне, рэфераты
5	Унутрыдзяржаўныя і знешнеэканамічныя сувязі Беларусі ў складзе Расійскай імперыі (другая палова XVIII-пачатак XX ст.)	2		2						Апытанне, рэфераты Кантрольная работа
	Раздзел II. Фарміраванне і развіццё сістэмы эканамічных сувязяў Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР	8		8						

6	Эканамічныя сувязі Беларусі ў 1917-1944 гг.	2		2					Апытанне,рэфераты
7	Пасляваеннае аднаўленне эканомікі і пачатак фарміравання новай сістэмы эканамічных сувязяў БССР у 1945-1950 гг.	2		2					Апытанне,рэфераты
8	Развіццё саюзнай кааперацыі БССР з іншымі рэспублікамі і рэгіёнамі СССР у 1950 – пач. 1990 гг.	2		2					Апытанне,рэфераты
9	Развіццё эканамічных сувязяў БССР па-за межамі Савецкага Саюза ў 1950 – пач. 1990 гг.	2		2					Апытанне,рэфераты Кантрольная работа
	Раздзел III. Станаўленне і развіццё сістэмы знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі Беларусь.	22		10					
10	Распад СССР і фарміраванне знешнеэканамічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, трансфармацыя сістэмы знешнеэканамічных сувязяў. Удзел у міжнародных эканамічных аб'яднаннях	4		2					
11	Развіццё знешняга гандлю Рэспублікі Беларусь	2		2					Апытанне,рэфераты
12	Удзел Беларусі ў міжнародным вытворчым і навукова-тэхнічным супрацоўніцтве, стварэнне ўмоў для прыцягнення замежных інвестыцый	2		2					Апытанне,рэфераты
13	Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі з Расіяй і іншымі краінамі СНД	2		3					Апытанне,рэфераты
15	Развіццё эканамічных узаемаадносін дзяржавы з краінамі па-за межамі СНД. Заключэнне	2		3					Апытанне,рэфераты Кантрольная работа
	Усяго гадзін	30		30					Залік

Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі» для завочнай формы атрымання вышэйшай адукацыі ФМЭА, спецыяльнасці 1-25 01 03 “Сусветная эканоміка” (ЗАЗ)

Нумар раздзела, тэмы	Назва раздзела, тэмы	Колькасць аўдыторных гадзін						Іншае*	Форма кантролю ведаў	
		Лекцыі	Практычныя заняткі	Семінарскія заняткі	Лабараторныя заняткі	Колькасць гадзін КСР				
						Л	Пз			Лаб
	Уводзіны. Раздзел I. Эвалюцыя форм, зместу і напрамкаў эканамічных сувязяў насельніцтва беларускіх зямель у III-II тысячагоддзях да н.э. – пачатку XX ст.	4		4						
1	Уводзіны ў дысцыпліну. Эканамічныя сувязі насельніцтва беларускіх зямель у III-II тысячагоддзях да н.э. – першай палове XVI ст	2		2					Апытанне,рэфераты	
2	Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных узаемаадносін у складзе Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі (другая палова XVI-пач. XX ст.)	2		2					Апытанне,рэфераты	
	Раздзел II. Фарміраванне і развіццё сістэмы эканамічных сувязяў Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР	2		2						
3	Эканамічныя сувязі Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР	2		2					Апытанне,рэфераты	
	Раздзел III. Станаўленне і развіццё сістэмы знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі Беларусь	4		2						
4	Распад СССР, трансфармацыя сістэмы знешнеэканамічных сувязяў Беларусі. Развіццё знешняга гандлю	2		1					Апытанне,рэфераты	
5	Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі з Расіяй, іншымі краінамі СНД, з краінамі па-за межамі СНД	2		1					Апытанне,рэфераты	
	Усяго гадзін	10		8					Залік	

Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі» для завочнай скарачанай формы атрымання вышэйшай адукацыі ФМЭА, спецыяльнасці 1-25 01 03 “Сусветная эканоміка” (РАІ)

Нумар раздзела, тэмы	Назва раздзела, тэмы	Колькасць аўдыторных гадзін						Іншае*	Форма кантролю ведаў	
		Лекцыі	Практычныя заняткі	Семінарскія заняткі	Лабараторныя заняткі	Колькасць гадзін КСР				
						Л	Пз			Лаб
	Уводзіны. Раздел I. Эвалюцыя форм, зместу і напрамкаў эканамічных сувязяў насельніцтва беларускіх зямель у III-II тысячагоддзях да н.э. – пачатку XX ст.	4		2						
1	Уводзіны ў дысцыпліну. Эканамічныя сувязі насельніцтва беларускіх зямель у III-II тысячагоддзях да н.э. – першай палове XVI ст	2		1					Апытанне, рэфераты	
2	Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных узаемаадносін у складзе Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі (другая палова XVI-пачатак XX ст.)	2		1					Апытанне, рэфераты	
	Раздел II. Фарміраванне і развіццё сістэмы эканамічных сувязяў Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР	2		2						
3	Эканамічныя сувязі Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР	2		2					Апытанне, рэфераты	
	Раздел III. Станаўленне і развіццё сістэмы знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі Беларусь	2		2						
	Усяго гадзін	8		6					Залік	

Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі» для завочнай скарачанай формы атрымання вышэйшай адукацыі ВШКБ, спецыяльнасці 1-25 01 03 “Сусветная эканоміка” (ВВВ)

Нумар раздзела, тэмы	Назва раздзела, тэмы	Колькасць аўдыторных гадзін						Іншае*	Форма кантролю ведаў	
		Лекцыі	Практычныя заняткі	Семінарскія заняткі	Лабараторныя заняткі	Колькасць гадзін КСР				
						Л	Пз			Лаб
	Уводзіны. Раздел I. Эвалюцыя форм, зместу і напрамкаў эканамічных сувязяў насельніцтва беларускіх зямель у III-II тысячагоддзях да н.э. – пачатку XX ст.	4		2						
1	Уводзіны ў дысцыпліну. Эканамічныя сувязі насельніцтва беларускіх зямель у III-II тысячагоддзях да н.э. – першай палове XVI ст	2		1					Апытанне, рэфераты	
2	Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных узаемаадносін у складзе Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі (другая палова XVI-пачатак XX ст.)	2		1					Апытанне, рэфераты	
	Раздел II. Фарміраванне і развіццё сістэмы эканамічных сувязяў Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР	2		2						
3	Эканамічныя сувязі Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР	2		2					Апытанне, рэфераты	
	Раздел III. Станаўленне і развіццё сістэмы знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі Беларусь	2		2						
	Усяго гадзін	8		6					Залік	

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

Літаратура

Асноўная

1. Буццiк, Г.П. Історыя внешнеэканамічных сувязей Беларусі: Электронны ўчебна-метадічны комплекс для студэнтаў ІСГО, ФМЭО, ВШУБ. Афіцыйны сайт БГЭУ / Электронная бібліятэка БГЭУ [Электронны рэсурс] / Рэспубліка Беларусь. – Мінск, 2018. – Режим доступа: <http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19488>

2. Буццiк, Г.П. 3.5.6. Геопалітычнае становішча і міжнародныя сувязі Рэспублікі Беларусь // Історыя Беларусі: у кантэксце световых цывілізацый: пазубіе для студэнтаў-заочнікаў / В.І.Голубовіч [і др.]; пад рэд. Н.І.Полетаевай, А.М. Сасіма. – 2-е изд. – Мінск: Экоперспектыва, 2018.-152 с. С. 138-140. (0,2 п.л.)

3. Буццiк, Г.П. 11.3. Внешнеэканамічныя сувязі Рэспублікі Беларусь // Эканамічная історыя замежных краін і Беларусі: учеб. пазубіе для студэнтаў высш. учеб. заведзенняў эканамічных спецыяльнасцей / Д.Н. Черкасов [і др.]; пад рэд. Т.І. Поваляхіной. – 2-е изд., перераб. – Мінск: Экоперспектыва, 2019.-200 с. С. 188-194.

4. Буццiк, Г.П. 11.4. Учасце Рэспублікі Беларусь у эканамічнай інтэграцыі на постсавецкім прастранстве // Эканамічная історыя замежных краін і Беларусі: учеб. пазубіе для студэнтаў высш. учеб. заведзенняў эканамічных спецыяльнасцей / Д.Н. Черкасов [і др.]; пад рэд. Т.І. Поваляхіной. – 2-е изд., перераб. – Мінск: Экоперспектыва, 2019.-200 с. С. 194-198.

5. Буццiк, Г.П. 5.3. Внешнеполітычная дзейнасць і міжнародныя сувязі БССР у 1944-1990 гг. // Історыя Беларусі: У кантэксце световых цывілізацый: Учеб. пазубіе/ В.І. Голубовіч [і др.]; пад рэд. В.І. Голубовіча, Ю.М. Бохана. – Мінск: Экоперспектыва, 2009.-464 с. С. 392-411.

Крыніцы

6. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Давед. Камент. – Мінск: БелСЭ, 1989.

7. Статэстычныя ежегоднікі Рэспублікі Беларусь (по годам). – Мінск: Міністэрства статыстыкі і аналізу Рэспублікі Беларусь ілі Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь.

8. Внешняя торгавля Рэспублікі Беларусь. Стат. зборнікі (по годам ілі перыодам). – Мінск: Міністэрства статыстыкі і аналізу Рэспублікі Беларусь ілі Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь.

9. Знешняя палітыка Беларусі: зб. дак. і матэрыялаў. У 8 т. 1997-2008 гг. выдання.

Дадатковая літаратура

10. Бушчык, Г.П. Стан эканомікі і развіццё знешнеэканамічных сувязей Беларусі ў 1990–2005 гг. / Г.П. Бушчык // Беларускі гістарычны часопіс. – 2006. – № 3. – С. 3–15.
11. Бушчык, Г.П. Заселенне тэрыторыі Беларусі і развіццё гаспадарчых сувязей у старажытныя часы / Г.П. Бушчык // Директор. – 2005. – № 1. – С. 52-55.
12. Бушчык, Г.П. Феодалная раздробленность и образование Великого Княжества Литовского: политические процессы и экономическое развитие / Г.П. Бушчык // Директор. – 2005. – № 2. – С. 42–45.
13. Бушчык, Г.П. Великое Княжество Литовское: становление государства и развитие экономических связей / Г.П. Бушчык // Директор. – 2005. – № 3. – С. 46–49.
14. Бушчык, Г.П. Развитие хозяйства и экономических связей белорусских земель в XV-первой половине XVII в. / Г.П. Бушчык // Директор. – 2005. – № 4. – С. 46-49.
15. Бушчык, Г.П. Экономические связи Беларуси в годы послевоенного восстановления народного хозяйства / Г.П. Бушчык // Директор. – 2005. – № 5. – С. 56–59.
16. Бушчык, Г.П. Міжрэспубліканскія эканамічныя сувязі / Развіццё Мінска. 1953-1990 гг. // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Мінска. У 5 кн. Кн. 5. Ч. 1.: Рэд. кал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск: БелЭн, 2006.-448 с.С. 107-110.
17. Бушчык, Г.П. Сувязі з замежнымі краінамі / Развіццё Мінска. 1953-1990 гг. // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Мінска. У 5 кн. Кн. 5. Ч. 1.: Рэд. кал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск: БелЭн, 2006.-448 с.С. 110-119.
18. Бушчык, Г.П. Знешнеэканамічныя сувязі Мінска ў 1992-2000 гг. / Г.П. Бушчык // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. ст. Вып. 4 (9) / под ред. В.Ф. Беркова. – Минск: РИВШ, 2007.-404 с. С. 15-23.
19. Бушчык, Г.П. Унутрысаюзныя сувязі БССР па ўвозе і вывазе прамысловай прадукцыі ў 70-80-я гг. XX ст. / Г.П. Бушчык // Весці БДПУ.-2006.-Сер.2. -№4.- С.3-9.
20. Бушчык, Г.П. Мінск у міжрэспубліканскіх эканамічных сувязях (1950-1990 гг.) / Г.П. Бушчык // Весці БДПУ.-2006.-Сер.2. -№3-С.3-11.
21. Бушчык, Г.П. Выкарыстанне германскіх рэпарацый для аднаўлення Мінска пасля Вялікай Айчыннай вайны/ Г.П. Бушчык // Весці БДПУ.-2006.-Сер.2. -№2.- С.3-7.
22. Бушчык, Г. Мінск у міждзяржаўным супрацоўніцтве// Гісторыя Мінска (на беларускай і рускай мовах). – Мінск: БелЭн, 2006.-606 с. С.514-536.
23. Бушчык, Г. Эканамічныя сувязі Мінска з замежнымі краінамі ў 1950-1990 гг. / Г.П. Бушчык // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2006. – № 3.– С. 85-93.
24. Бушчык, Г.П. Экономические связи Беларуси: исторический опыт развития // Веснік БДЭУ. – 2006. – № 1 – С. 100–106.

25. Бушчык, Г.П. Міжнародныя пагадненні аб рэпарацыях і іх паступленне ў БССР у 1945–1946 гг. / Г.П. Бушчык // Беларускі гістарычны часопіс. – 2005. – № 8. – С. 10–15.
26. Бушчык, Г.П. Эканамічныя сувязі Беларусі ў перыяд аднаўлення гаспадаркі пасля Вялікай Айчыннай вайны: новыя даследаванні / Г.П. Бушчык // Веснік БДУ.– 2005. – № 2. – С.40–44.
27. Бушчык, Г.П. ЕС – Беларусь – СНГ: опыт и стратегия экономического сотрудничества // Беларусь и расширяющийся Евросоюз: стратегия сотрудничества. Материалы международного семинара (25 ноября 2003 г., г. Минск). – Минск: БГУ, 2003.-120 с. С. 67-71.
28. Бушчык, Г.П. Эканамічнае супрацоўніцтва Беларусі, Расіі і Украіны: перадумовы, стан і перспектывы// Менталітэт славян і інтэграцыйныя працэсы: історыя, сучаснасць, перспектывы: Матэрыялы ІІІ міжнароднага навуковага канферэнцыі (22-23 мая 2003 г., г. Гомель) / Под. Ред. к.с.н., доцента В.В.Кириенко.– Гомель: Учрежден.образ. "Гомельский гос ун-т им. П.О.Сухого, 2003.-368 с. С.15-17.
29. Борисенко, В. К вопросу о развитии торгово-экономических отношений Беларуси с зарубежными странами (1971-1985 гг.) // Белорусский журнал международного права и международных отношений.-2000.-№ 4.-С. 85-92.
30. Войтович, С.Д. БССР в экономических отношениях СССР с зарубежными странами (1945–1987).– Минск: Наука и техника, 1989.-184 с.
31. Войтович, С.Д. Белорусская ССР и развивающиеся страны (1945–1970 гг.).– Минск: Наука и техника, 1974.-232 с.
32. Войтович, С.Д., Воробей, М.С., Толстой М.С. Сотрудничество Белорусской ССР с социалистическими странами. – Минск: Наука и техника, 1970.-216 с.
33. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. – Мінск: БелЭН, 2005.-688 с.
34. Дадалко, В.А., Максимович О.Е. Особенности формирования и пути развития внешнеэкономической политики Республики Беларусь.– Минск,2000.-156 с.
35. Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у складзе Вялікага Княства Літоўскага. Другая палова XIII – першая палова XVII ст.ст.: Вуч.дап. – Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2003.-312 с.
36. Галубовіч, В.І. Эканамічны стан, побыт і гандаль Старажытнай Беларусі (IX–XIII стст.): Дапаможнік. – Мінск: Экаперспектыва, 1997.-175 с.
37. Грузицкий, Ю.Л. История развития денежно-кредитной системы Беларуси: Учеб. пособие. – Минск: Экоперспектива, 2002.-172 с.
38. Качуровский, Е.П. Астапченко Ю.Л. Беларусь: Новая торговая политика. – Минск: Энциклопедикс, 2002.-480 с.
39. Лис, А.Г. Проблемы развития и размещения производительных сил Белоруссии. – М.: Мысль, 1972.- 276 с.
40. Мельцер, Д.Б. Белоруссия и Болгария: дружба вечная, нерушимая. 681–1981.– Минск: БГУ, 1981.-320 с.

41. Мельянков, Г.С., Лыч Л.М. Сотрудничество созидателей: (БССР в соц.-экон. сотрудничестве народов СССР). – Минск: Вышэйшая школа, 1987.-111 с.
42. Никитенко, П.Г., Медведев В.Ф., Лученок А.И. Макроэкономическая ситуация в Республике Беларусь и проблемы отрицательного внешнеторгового сальдо.– Минск: Право и экономика, 2001.-80 с.
43. Полетаева, Н.И. Купечество Беларуси: 60-е годы XIX – начало XX в./Н.И. Полетаева. – Минск: Белорусский гос. экон. ун-т, 2004.-247 с.
44. Снапкоўскі, У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: У 2 ч. Ч. 1 Ад пачаткаў дзяржаўнасці да канца ХУІІІ ст. – Мінск: БДУ, 2003.-281 с.
45. Снапкоўскі, У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: У 2 ч. Ч. 2. Ад канца ХУІІІ ст. да пачатку ХХІ ст. – Мінск: БДУ, 2004.-303 с.
46. Тихомиров, А.В. Беларусь в международных отношениях 1772-2002 гг.; Учеб.-метод.комплекс. – Минск.:ЗАО «Веды», 2003.-248 с.
47. Толстой, В.С. Братское сотрудничество белорусского и польского народов.– Минск: Наука и техника, 1966.-140 с.
48. Турбан, Г.В. Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью: учебное пособие/Г.В. Турбан. – Минск: БГЭУ, 2007.-319 с.
49. Улахович, В.Е. Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991–2005 гг.) / В.Е. Улахович. – Минск: Харвест, 2009.-352 с.
50. Шимов, В.Н. Экономическое развитие Беларуси на рубеже веков: проблемы, итоги, перспективы. 2-е изд. – Минск:БГЭУ, 2003.-229 с.
51. Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапаможнік: 3-е выд., дап. і перапрац./ В.І. Галубовіч, Р.І. Ермашкевіч, Г.П. Бушчык і інш.; Пад рэд. праф. В.І. Галубовіча Мінск: ВП "Экаперспектыва", 1999.-454 с.
52. Экономическая история Беларуси: Учеб. пособие. Допущено Министерством образован. РБ в кач. учеб. пособ. для студ. экономич. специальностей высш. учеб. заведений/В.И.Голубович, Г.И.Ермашкевич, Г.П. Бушчик и др.; Под ред. проф. В.И. Голубовича.– Минск: УП "Экоперспектива", 2001.-400 с.
5. Экономическая история: зарубежные страны и Беларусь: учебное пособие для студентов/ Черкасов Д.Н. и др.; под ред. Т.И. Повалихиной. – Минск: Экоперспектива, 2013.-202 с.
57. Экономическое сотрудничество регионов России и Беларуси. Под ред. В.А.Вашанова. М., 2000.-128 с.

**ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА
па дысцыпліні «Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі»**

Назва вучэбнай дысцыпліны, з якой патрэбна ўзгадненне	Названне кафедры	Прапановы аб змяненнях у змесце вучэбнай праграмы установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліні	Рашэнне, прынятае кафедрай, распрацаваўшай вучэбную праграму (з указаннем даты і нумара пратакола)
Эканамічная гісторыя	Кафедра эканамічнай гісторыі	Прапановы і заўвагі Заг. кафедры Н.І. Палятаева	Зацвердзіць (кафедра эканамічнай гісторыі, пратакол № 14 ад 23 красавіка 2019 г.)
Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (ў кантэксце Другой сусветнай вайны)	Кафедра эканамічнай гісторыі	Прапановы і заўвагі Заг. кафедры Н.І. Палятаева	Зацвердзіць (кафедра эканамічнай гісторыі, пратакол № 14 ад 23 красавіка 2019 г.)

ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА
на ____/____ вучэбны год

№ п/п	Дапаўненні і змяненні	Падстава

Вучэбная праграма перагледжана і ўхвалена на пасяджэнні кафедры

_____ (праатакол № ____ ад _____ 201_ г.)
(назва кафедры)

Загадчык кафедры

_____ (вучоная ступень, вучоное званне)

_____ (подпис)

(Ініцыялы, Прозвішча)

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Дэкан факультэта

_____ (вучоная ступень, вучоное званне)

_____ (подпис)

(Ініцыялы, Прозвішча)